

**МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ ІДЭАЛАГІЧНАЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ І ПА  
СПРАВАХ МОЛАДЗІ ВШЧЭБСКАГА АБЛВЫКАНКАМА  
НАЦЫЯНАЛЬНЫ ПОЛАЦКІ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫ МУЗЕЙ-ЗАПАВЕДНІК**

**ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ**

аб правядзенні VII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

**“Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі”**

**1-2 лістапада 2017 г.**

Аргкамітэт запрашае прыняць удзел у VII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі».

**Тэматычныя блокі, якія прапануюцца да абмеркавання:**

**гістарычны**

- новыя даследаванні гісторыі Полацка;
- помнікі Полацка: праблемы вывучэння, рэстаўрацыі, выкарыстання;

**археалагічны**

- новыя археалагічныя даследаванні Полацка і Полацкай зямлі;
- археалагічныя помнікі Полацка і Полацкай зямлі: праблемы вывучэння і інтэрпрэтацыі;

**музеялагічны**

- роля музея ў захаванні і прэзентацыі культурнай спадчыны гістарычнага горада;
- музей-запаведнік як сацыякультурны інстытут: тэорыя і практыка;
- новыя інфармацыйныя тэхналогіі ў музеі.

Рэгламент канферэнцыі: даклады – да 20 хвілін, выступленні і паведамленні ў дыскусіях – да 5 хвілін.

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна да **5 верасня 2017 г.** выслаць на адрас аргкамітэта заяўку з указаннем прозвішча, імя, імя па бацьку, месца працы і пасады, вучонай ступені і вучонага звання, тэмы даклада, адраса, нумароў тэлефонаў, e-mail. Заяўку дасылаць на e-mail: [nauka.polotsk@gmail.com](mailto:nauka.polotsk@gmail.com)

Плануюцца выданне зборніка матэрыялаў канферэнцыі. Тэхнічныя патрабаванні да афармлення тэкстаў:

- назва артыкула – у цэнтры; прозвішча, імя, імя па бацьку (скарочана) – справа пад назвай, спіс літаратуры і крыніц – у канцы тэкста (афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК);
- аб’ём да 10 старонак А4 (фармат тэкставых файлаў: rtf, docx, odt; шрыфт Times New Roman, кегль 12 з адзінарным інтэрвалам; абзац – 1,25 см);
- для грэчаскай мовы выкарыстоўваць шрыфт «Hellenica», для царкоўнаславянскай – «CyrillicaOchrid1», магчыма выкарыстанне шрыфта «Ижица».
- максімальная колькасць малюнкаў і фотаздымкаў – 10, фармат: tif з вырашэннем 300 dpi, для чорна-белай графікі - 1200 dpi, магчымы фармат jpeg;
- спіс ілюстрацый змяшчаецца на асобнай старонцы, кожная ілюстрацыя павінна мець нумар і подпіс.
- на асобнай старонцы афармляецца рэзюмэ артыкула на англійскай мове (да 1000 знакаў).

Афіцыйнае асабовае запрашэнне на канферэнцыю высылаецца па запыце.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская.

Аргкамітэт канферэнцыі пакідае за сабой права адхіліць заяўкі, якія не адпавядаюць тэматыцы канферэнцыі, а таксама рэдагаваць прысланыя матэрыялы падчас падрыхтоўкі іх да публікацыі.

Выдаткі на праезд, пражыванне і харчаванне – за кошт камандзіруючых арганізацый.

Адрас аргкамітэта канферэнцыі: 211415, г. Полацк, вул. Ніжне-Пакроўская, 22, Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік.

**Заяўка**  
**на ўдзел у Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі**  
**«Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі».**

1. Прозвішча, імя, па-бацьку \_\_\_\_\_
2. Назва даклада \_\_\_\_\_
3. Установа, якую Вы прадстаўляеце \_\_\_\_\_
4. Пасада \_\_\_\_\_
5. Вучонае званне і ступень \_\_\_\_\_
6. Кантактны адрас \_\_\_\_\_
7. Тэлефон (з указаннем кода горада) \_\_\_\_\_
8. E-mail \_\_\_\_\_
9. Неабходнасць браніравання гатэля \_\_\_\_\_
10. Неабходнасць тэхнічнага суправаджэння даклада (тэхнічныя і праграмныя сродкі) \_\_\_\_\_

**Аргкамітэт канферэнцыі**